





# Вілейская обласць напярэдадні выбараў у Вярхоўныя Саветы СССР і БССР

## РАСЦВІТАЕ НОВАЕ, ШЧАСЛІВАЕ ЖЫЦЦЁ

### I. Аб чым марыў селянін

Сяліні з вёскі Рабунь, Куралецкага Фамы Мікуліч расказвае: «Мне 89 год. Стары я ўжо. За маімі на шмат гора, многа пуніян, сходаў удвоўж і ўпоперак. Да мінулага похаду па чужой зямлі, шуканні сабе прытулку, ішоў праз пустыню, сенажні Якімі багалецкі і глебаў і не любаваліся! Ішоў усю Польшчу, і дзе-б ні спытаў чужы азіні сказаў: «Не, тут ніяк не будзем. Гэта — не наш, гэта польскае».

І азіні толькі Фамы Мікуліч у попу- ралі, у пошуках шчасця схадзіў без тысячы кіламетраў. Зямля, якая ляжала каля селяніна, была не прыдатна для яго. Зямля была панская.

Рост безземелья і разаранне слянін рэвалюцыянізавалі вёску. Каб пазбегнуць масовых выступленняў слянін супроць неспасібнай эксплуатацыі, прамочных па даткаў, штрафаў і напіннага гнёту, урад памешчыкаў і капіталістаў рознымі спосабамі раскідаў вёскі на хутары, насалджаў тут асады і кулакоў.

За час гаспадарання польскіх панцоў па абласці было выгнана на хутары больш 75 тысяч селянскіх двароў, была разара- на 2.541 вёска. У бліжэйшы час намячалася выгнаць на хутары 7.675 вёска.

Мары селяніна аб зямлі, аб свабодным жыццём збыліся толькі пасля ўсталявання на тэрыторыі былой Заходняй Беларусі савецкай улады. Панскія зямлі перастаны безземельнаю і наза- мельнаю селянству. Селяніну не павінен быць гнімаць у голадзе і жабраць сваю сям'ю, непаспэльнай працай на памешчыка дабываць грошы на куплю зямлі.

Сяліства заходніх абласцей БССР, навеі з'явілася са сваймі аднароднымі бра- тамі — народамі магутнага Саюза, карыстаюцца палітычнымі правамі, што забараняе Вялікай Канстытуцыі сацыя- лістычнай рэвалюцыі і зямлямі літарай запісанай ў Сталінскай Канстытуцыі.

### II. Лясы — народнае багацце

Трымаючы лясы багата наша краіна. Лясы прысталі народным бага- цтвам, а лясы прысталі народным бага- цтвам, а лясы прысталі народным бага- цтвам.

Сваёй карнай палітыкай урад памешчы- каў і капіталістаў вышкідаў з селян апош- нія сокі. Толькі за 1937 год па Вілей- скаму ваяводства было пакарана 47.261 селян, у тым ліку толькі за 3 месяцы 1937 года «за парушэнне правіла леса- ховы» было аштрафавана 1.999 чалавек.



Па гарадах і вёсках Вілейскай абласці працуе 1.118 беларускіх, 79 рускіх, 32 яўрэйскіх, 38 літоўскіх і 14 польскіх школ. У школы дадаткова прынята каля 38.000 дзяцей, якія раней аставаліся без навучання. На здымку: вучэльнік Беларускай новай у новаадкрытай сярэдняй школе ў горадзе Куралец.

### IV. Народная асвета

Польская статэтыка ў свой час алу- лікавала даныя аб становішчы школ на тэрыторыі былой Заходняй Беларусі, па- воле якіх процант навуачных устаноў і шко- лы штогод зніжаўся. У школах Заходняй Беларусі ў 1932—1933 годзе займалася 76,6 проц. дзяцей школьнага ўзросту, у 1936—1937 годзе яшчэ менш — 74,9 проц. Такім чынам 25 процант дзяцей школьнага ўзросту штогод аставалася па- за сферамі школ, а сотні звышчэй настаў- нікаў напінналі ад беспрацоўных.

Ажыццёвыя свае каланіяльныя па- літыку, былі польскі ўрад імкнуўся тры- маць беларускі народ у цемры, штучнымі мерамі стрымліваў развіццё школьнай сеткі ў вёсках былой Заходняй Беларусі. У той час, як у Польшчы з кожнага 100 дзяцей школьнага ўзросту школу наведва- ла 88 дзяцей, у вёсках Заходняй Белару- сі з кожнага 100 дзяцей у школу хадзілі толькі 74.

Не прайшло і пяці месяцаў, а як непа- знавальным стала жыццё вызваленнага на- рода! На тэрыторыі заходніх абласцей БССР, як і на ўсім Савецкім Саюзе, уве- дзена ўсеагульнае абавязковае і бесплат- ное адукацыя. У Вілейскай абласці акры- ты 252 новыя школы, дзе навуачнага 48.654 уноўпрынятых вучняў, якія раней не мелі магчымасці вучыцца. 3 агульнай колькасці школ па абласці: беларускіх — 1118, рускіх — 79, яўрэйскіх — 32, лі- тоўскіх — 36, польскіх — 14. Акры- ты 24 сярэдняй сярэдняй школы і 1 педа- гагічнае вучылішча. 740 былых беспра- цюных настаўнікаў прайшлі перападрых- тоўку і атрымалі работу ў школах.

На спрыт народнай асветы па адной толькі Вілейскай абласці адкрыта ў 1940 годзе звыш 57 тысяч рублёў.

Пачалася ліквідацыя непісьменнасці і малаліснасці дарослага насельніцтва. На абласці працуе 211 вярчэйшых курсоў для дарослых і 150 пунктаў па ліквіда- цы непісьменнасці. 30.000 чалавек даро- слага насельніцтва ліквідуюць сваю не- пісьменнасць у гэтым годзе.

Непазнавальным стала жыццё і ў блі- зой гадутой вёсцы. Акрыліся новыя шко- лы, курсы, чыровыя куткі. Адноў і такіх вёсак з'яўляецца вёска Більчыцы Куралецкага раёна, дзе налічваецца звыш 100 двароў, выгнаў тут адкрыта пача- токовыя школы і вярчэйныя школы для дар- рослых.

Тры месяцы таму назад у Більчыцах правалі рэгістрацыю непісьменных. Толькі ад 15 да 50 год іх аказалася 225 чала- век. Восем чалавек, які толькі акрыліся шко- ла на ліквідацыю непісьменнасці, у яе за- пісалася звыш 90 чалавек.

Янадуна тут адкрылі чыровыя куткі. У ім збудылі поўна людзей. Сяліне пра- должаць солы, каб пачытаць газеты, жур- налы, дзелавіца, што новага ў нас і за граніцай. Імлі з захваленнем вучаючы Сталінскую Канстытуцыю, Палажэнне аб выбарах у Вярхоўныя Саветы СССР і БССР.

Такая вёска ў абласці сотні і тысячы звышчэй ўтварення моц і сямлі вёскі Журыкі. У іх акрыта беларуская шко- ла ў якой навука 120 дзяцей. Збыліся мары і назаўраў вывазенага працоў- нага іду.

Тыя месяцы таму назад у Більчыцах правалі рэгістрацыю непісьменных. Толькі ад 15 да 50 год іх аказалася 225 чала- век. Восем чалавек, які толькі акрыліся шко- ла на ліквідацыю непісьменнасці, у яе за- пісалася звыш 90 чалавек.

### V. Минуламу няма звароту

Было гэта некалькі год назад. У люта- м марзвы прывялі ў вёску селянін у вёсцы Палжарычыны, Мядзельскага ра- на, Івана Малью, які, працуючы на ле- сазагатоўках, захварэў запаленнем лёгкіх. Ён ляжаў у шпіталі і патрабаваў неадкладнай дапамогі. Але за лячэнне тра- ба было плаціць у дзень па 5 золотых, а Іван Малью не меў ні гроша. Адміністра- цыя давадалася, што ў яе на лячэнні зна- дыравае, а дзяржава здала яго ў агра- муніцыпальнае ўладанне «аграмаўства». Чалавек, жыццё якога было ў вільняй небяспеч- ным, апынуўся на вуліцы. Так у панскіх Поль-

шчы грошы і нажыве ставіліся вышэй жыцця чалавеча.

Большым з'яўляецца прадпрыемствамі нажывы і капіталістычнай эксплуатацыі працоўнага чалавеча. За адна прымё- у амуляторы бралі два золотых. Хворому вышываўся роніг, а за ажарства тра- ба было дадаткова плаціць 7—8 золотых. Для працоўных такіх сумы ў былой Польшчы з'яўляліся кашталом. За прымё на- ду бралі 8 золотых. За вывоз у вёску — 125—150 золотых. Візіт да спецыяліста больш-менш ляжала каштаваў 25 золотых.

Установы так званай аховы здароў- нага і нажыве ставіліся вышэй жыцця чалавеча.

былі не толькі маладзступным працоўным, але і вельмі рэдкімі. На тэрыторыі цяпе- рашняй Вілейскай абласці налічвалася ўсяго 7 больніц і каля 50 медыцынскіх участкаў. Не больш 100 урачоў працава- ла ў ледваж установах абласці. Зусім аду- сунічала зубаўрачэбная дапамога.

На ўтрыманне больніц і медпунктаў па ўсяму Вілейскаму ваяводству атрымавалася каля 800 тысяч золотых у год. Гэта ў той час, калі адзін чыповінік апарат аховы здароўя з'ядаў за год паўтара мільёна золотых. Як відаць, чыповінікі аховы здо- роўя абыходзіліся ўдвая каражэй толькі таму, што яны былі вернымі слугамі сваіх гаспадароў — польскіх памешчыкаў і капіталістаў.

17 верасня 1939 года народы Савешка- га Саюза палалі руку брацкай дапамогі сваім аднародным братам. Пад жыва- торчымі праменнямі Сталінскай Кансты- туды вызалены народ пачаў будаваць сваё шчаслівае жыццё.

Толькі за апошні месяцы па Вілейскай абласці адкрыта 28 новых больніц, 46 ме- дыцынскіх участкаў. У 35 больніцах і 96

медыцынскіх участках абласці працуе 130 урачоў, 250 чалавек сярэдняга медыцын- скага персанала. Насельніцтва атрымлівае медыцынскую дапамогу бясплатна.

Адкрыліся зубаўрачэбныя кабінеты, якіх раней не было зусім, поліклініка (у го- радзе Вілейка), амбулаторыі. Раней пуста- ваўшая гарадская больніца, разлічаная на 60 месц, пилер пацягана на 90 ложкаў. Адкрыты новыя больніцы ў вёсках маё- ікульскага ў Дошчынах і ў памян- шанай былога пастарука ў м. Іштэчку Па- кані. На аднаму Вілейскаму павету за ка- сцяў іштэчку — спецыяль 1939 года атрымаў бясплатную медыцынскую дапамогу 36.313 чалавек.

У 1940 годзе па ахову здароўя працоў- ных абласці адпусцілі 21 мільён руб- лёў. Будуць пабудаваны новыя больніцы ў Куралецкім і Ільчанскім раёнах, алко- галіцы новыя медыцынскія пункты, ды- агнастычныя і лячэбныя яскі. Вілейская боль- ніца папярэдня на 200 месц.

Медыцына ў краіне Савешкага пастаўлена па службе працоўных. Ахова здароўя пра- цююных — набыліся клопаты большаві- каў партыі і Савешкага ўрада.

### VI. Новае ў вёсцы

У пэнтры вёскі Куршчылкова, Пастаў- скага раёна, выдзяляецца ілюмінат пабудав- ны будынак. Унутры памяшкання пры- гожа і ўтульна. Гэта чыровы куток вё- скі — самае ўдобрае месца селян. Ве- чарам тут можа бачыць селян за чы- кавай газет, кніжка. Тут адбываюцца занят- кі гуртоўка па вучэнню Сталінскай Канстытуцыі і выбарчага закона. Вёска зараз перажывае радасныя хвалюючыя лі- дзёны рыхтунца да выбараў у Вярхоў- ныя Саветы СССР і БССР.

Шкава гісторыя арганізацыі гэтага вуч- ка. 3 прыходам Чырвонай Арміі дзятчынна- бялішка гэтага вёскі Вяна Целяк уседа прапанаво пабудавань у сваёй вёсцы чыровы куток. Ініцыятыву дзятчынна- бялішка яна пачына ў рады лясніцкага камсамола, пахрытаў селяне. Так быў пабудаван у вёсцы прасторны і светлы чыровы куток — месца культурнага ад- пачынку селян.

Чыровыя куткі і хаты-чытальні арга- нізаваліся ў самых далёкіх і глухых вёс- ках. На Вілейскай абласці іх налічваецца пилер каля 500. Акрыты 132 хаты-чы- тальні і 61 дом сацыялістычнай культу- ры. На абсталяванне дамоў сацыяльнай і хат-чытальні толькі ў студзені гэтага года было зрасходвана больш 200 тысяч рублёў.

Ішча поўгода назад у вёсцы не было сустрэць газету, кніжку. За чытку нават польскіх газет селян прасіліся. Так, напрыклад, за чытку газет быў аштрафаван селянін вёскі Журыкі, Ка- лішчынскага раёна, Іван Алош. Такі ж азе быў і селяніна вёскі Більчыцы Луцкі Субача і многіх іншых.

Сёння ў вёсцы Журыкі абсталяван утульны чыровы куток. На 63 двары вышываецца 45 экзэмпляраў розных га- зет.

### VII. Сустрэкаючы выбары

Набліжаецца выдатная дата ў гісторыі вывазенага народа заходніх абласцей БССР — дзень выбараў у Вярхоўныя Са- веты СССР і БССР. У гэты навазвучаны дзень па савецкаму апраўтаны старыкі і моладзь прыдуць на выбарчыя ўчасткі, каб аддаць свае галасы за лепшыя сямю і дочка народа — кандыдатаў у дэпутаты сацыялістычнага парламента.

Дзень выбараў — гэта вялікая рад- дасць для нас, — гаворыць на паразе старшын селянскіх камітэтаў Дзіснеўскага раёна член камітэта Язвінскай воласці т. Ябраўска. — Мы ўсе, як азіні, пры- дзем 24 сакавіка на выбарчыя ўчасткі і аддадзім свае галасы за дастойныя сямю сваёй радзімы. Мы зробім усё для таго, каб кожны выбарчык як мага лепш ска- рыстаў свае вялікія правы свабодных гра- мадзян БССР.

Раёне палітычная актыўнасць вызвалены працоўных мас. У гарадах і вёсках у маторчых і паселішчах дзсяткі тысяч выбарчых членаў вучаючы Сталінскую Канстытуцыю, выбарчы закон. Каля 5.000 чалавек вылучаны і працуюць у акру- говых і участковых выбарчых камісіях, тысячы перадавых грамадзян працуюць агітатарамі на прадпрыемствах і ў вёсках.

Узнялася вытворчая актыўнасць, абу- дзілася творчая ініцыятыва народа. Ме- сяц таму назад селяне Красненскай во- ласці ўнеслі прапанову пабудавань новае шасе — з Вілейкі ў сталіцу БССР Мінск. Прапанову падтрымалі селяне ўсёй абласці. Штодзёна каля двух тысяч на- вавы возавых каменей на трасу будучай даро- гы Вілейка—Мінск. Селяне Куралецкага раёна будуюць дарогу Куралец—Вілейка. Рабочыя картоннай фабрыкі імені 17-га верасня, закладваючы паміж зямлямі да- гаров на сацыялістычнае спабаронства, змагаюцца за дэмакратычнае выкананне квартальнага плана па дзень выбараў — 24 сакавіка.

зет. Газета і кніжка заваявала пачатна- месца ў хале селяніна.

— За 5 месяцаў існавання ў нас со- вецкай улады, — гаворыць старшыня селян- скага камітэта Калювінскай воласці Ся- мён Коўпко, — па нашай воласці акры- ты 30 чыровых куткоў. Кніжка і газета прайкаюць у сямлі аддзяліны насельні- цы. Чыровыя куткі адкрыты ў такіх нялаўна яшчэ глухых вёсках, як Шчы- н, Дубішка, Врасніцы і інш. У гэтыя вёскі ніхто ніколі не хадзіў, апрача секве- стратара Жалевіча — буйнага апрадара і марабойцы, які з'яўляўся сродка па- даткам і штрафамі.

У мінулым па тэрыторыі Вілейскай аб- ласці не было ні адной друкаванай газе- ты. Пилер, апрача абласной газеты, ты- раж якой дасягнуў 15 тысяч экзэмпля- раў, выходзілі яшчэ 6 раённых друкава- ных газет агульным тыражом у 22 ты- сячы экзэмпляраў. Недаўна час, калі ў кожным раёне будзе выходзіць свая раён- ная газета.

Працоўныя Вілейскай абласці вышыва- юць 28.695 экзэмпляраў пераходных і рэспубліканскіх газет і 21.562 экзэмпля- ры журналаў. Да прыкладу Чырвонай Ар- міі ў год Вілейку паступае ўсяго 566 экзэмпляраў розных газет. Зараз палі- тэтам паступае адной толькі «Правды» 244 экзэмпляры, «Іштэсты» — 174, «Ком- саромольскай правды» — 72, «Звязды» — 160, «Советскай Беларусі» — 208, «Вілейскай правды» — 244 экзэмпляры. Апрача таго, штодзёна працягваецца ў роні- ку 1.230 экзэмпляраў газет.

Гэтыя лічбы прасумуюць за ўсё савец- кае, як гэта раіць культура працоўных, паласцёды вызваленых з-пад яма поль- скіх памешчыкаў і капіталістаў.

«Вочы вёска глядзяцца, У сэрцы радасць запіла, Калі сталінская сіла Кам свабоду прынасе...»

Па гэтай алімпіядзе была пастаўлена п'еса «Хто нам асунуў слязіны». Не на- сцала сямліка з вёскі Луцкі Глафіра Са- коўч. А колькі выдатных севяроў, му- акантаў, скавіцеляў выяўлена пилер! Вызвалены, свабодна ўзыхнуўны народ абудзіў свае выдатныя таленты.

24 сакавіка — у змянальнае дзень для працоўных заходніх абласцей БССР — савецка сяміотна апраўтаных людзей на вы- барчыя ўчасткі выступілі музыканты, шывалі, пасты. У гэты дзень грамадзян заходніх абласцей БССР будуць гаварыць за сваё шчаслівае і радаснае жыццё, за партыю большавікоў, за вялікага Сталіна, за кандыдатаў сталінскага блоку комуні- стаў і беспартыйных.

Старонку аб мінулым і сёнешнім Вілейскай абласці падрыхтавалі: Н. ВІШНЕУСІ, М. ПЕТУХОУ, В. ЖДАНОВІЧ, А. БУРБІ, А. МАТУ- СЕВІЧ.



У пэнтры абласці — у горадзе Вілейка — пачала працаваць дзіцячая тэхнічная стам- дыя. На здымку: заняткі факультура.



Абудзіліся таленты і здольнасці вывазенага народа. На здымку: моладзь села Будыла, Куршчылкова раёна, выконвае народны танец «Лявоніха».



Сотні безземельных і назаемных селян і былых бітракоў атрымалі ўласныя кароў, ко- нёў і іштэчку зямлі. На здымку: бядняк у Поруці, Калявінскай воласці, І. І. Шквэ і яго дачка Іліза выдуць атрыманую іштэчку з кароў.

ЗАРУБЖОМ

ЗАМЕЖНЫ ДРУК АБ ГЕРМАНА-СОВЕЦКІМ ГАСПАДАРЧЫМ ПАГАДНЕННІ

ГЕРМАНИЯ

БЕРЛІН, 15 лютага. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае каментарыі германскага друку да германскага гаспадарчага пагаднення, падкрэсліваючы яго выключнае значэнне. «Новае пагадненне...»

РУМЫНІЯ

БУХАРЕСТ, 15 лютага. (ТАСС). Газета «Універсул» даючы агляду пагадненню, піша, што гэтае пагадненне прабірае брашу ў англійскай блэкэда. Гэта пагадненне прынясе таксама карысць Савецкаму Саюзу, бо ён будзе атрымліваць тавары, у якіх ён адчувае патрэбу.

ЛАТВІЯ

РЫГА, 15 лютага. (ТАСС). Газета «Яунаска зінэс», каментаруючы германскае гаспадарчае пагадненне, піша: «За гэтым гаспадарчым суапіраўніцтвам масадуоць такія буйнейшыя гаспадарчыя»

ПРАЦОЎНЫЯ НАРВЕГІІ СУПРОЦЬ ДАПАМОГІ БЕЛАФІНАМ

ОСЛО, 16 лютага. (ТАСС). Як паведаваў газеце «Арбейдэра», 13 лютага на шлохце рабочых папярэдняй фабрыкі г. Лоссекама абмяркоўвалася пытанне аб ваеннай небяспечнасці. Рабочыя вынеслі рэзалюцыю, якая рашуча асуджае сэрбскую падтрымку ваіны ўдзельніц Нарвегіі ў бойню.

СОЦЫЯЛ-ДЭМАКРАТЫ У РОЛІ АГЕНТАЎ АХРАНКІ

СТАВГОЛЬМ, 15 лютага. (ТАСС). Як паведаваў газеце «Свенска дэна», палітычныя бальшавікі, якія выступаюць супраць рабочых арганізацый, праводзілі не толькі ў ведама і вядомыя сацыял-дэмакратычны і прафесійныя літаратуры, але і пры актыўным удзеле наведзеныя ў іх. У памятных профсаюзаў

АНТЫВАЕННЫ РУХ У АНГЛІІ

ЛОНДАН, 15 лютага. (ТАСС). У той час як літары генерала тры-юніёнаў усяляе дапамагаюць англійскім імперыялістам прадаваць новую імперыялістычную ваіну, у нізавых прафесійных арганізацыях растуць антываенныя настроі. Дзялілі аб'ядноўвалі пасаджэнне федэрацыі саветаў прафсаюзаў графства Дэсек. На пасаджэнне спецыяльна прыбылі афіцэры

ЗАМЕЖНЫЯ ВАЕННЫЯ ЭКСПЕРТЫ АБ СТАНОВІШЧЫ У КІТАІ

НЬЮ-ЁРК, 16 лютага. (ТАСС). Агенцыя Дэжаржаўна Дзяжаржаўна Драмацічны Тэатр 17 лютага аб'явіла № 109. «ВЕРНЕННЕ» 14-48. Пачатак у 7 г. 30 м. вечара. Каса ў 4-3 г. веч.

змены, якія яшчэ не былі адзначаны ў гісторыі сусветнай гаспадаркі». Краналася снабжэння Германіі сельскагаспадарчымі прадуктамі Савецкага Саюза, карэспандэнт лічыць, што «Германія стане зусім незалежна ад экспарту англійскіх і французскіх палоніў. Ужо ў бліжэйшыя гомы самым шырокім чынам раздвоцца абмен вырабамі паміж Германіяй і Савецкім Саюзам, і яму не змогуць перамокнуць ніякія зношнія сілы».

ВЕНГРЫЯ

БУДАПЕШТ, 15 лютага. (ТАСС). Увесь венгерскі друк прадаўжае ўдзяляць вялікую ўвагу савецка-германскаму гаспадарчаму пагадненню. Газета «Маларшаг» у вялікім артыкуле падкрэслівае выключнае значэнне гэтага пагаднення для германскай прамысловасці.

БУДАПЕШТ, 16 лютага. (ТАСС). Венгерскі друк прадаўжае каментарываць германскае гаспадарчае пагадненне. Газета «Пештэр лойд» піша: «Гутарка ідзе аб умацаванні эканамічных адносін паміж крэмлі і Вялікімі Брытаніяй, што, не гледзячы на ваенную абстаноўку, не можа не зрабіць вялікага ўкладу на сусветную эканоміку. У паведамленні свайго берлінскага карэспандэнта «Пештэр лойд» падкрэслівае, што ў Берліне прыдаюць палітычнае значэнне вялікаму пагадненню і эканамічнае значэнне».

ПРАМОВА ГЕРЫНГА

БЕРЛІН, 16 лютага. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае, што ўчора Герынг выступіў з прамовай па радыё. Яго прамова была прысвечана бліжэйшым заданням германскай сельскай гаспадаркі. Указавшы, што англійскае эканамічнае блакада супраць Германіі не мае поспеху, Герынг заявіў: «Германія не павінна гуртавацца ні ў эканамічных, ні ў ваенных адносінах». Лічыць перах ваіной у Германіі былі створаныя зямлі зямлі і іншыя прадукты. «Аднак, — сказаў Герынг, — прадаўжаючы ваіну, мы не можам разлічваць выключна на нашы запасы. Трэба зрабіць усё для таго, каб павялічыць вытворчасць прадуктаў. Ён паведаміў, што для забеспячэння сабыт у рымакх адсуткі з зямлі многія сельскіх гаспадары. Звыш 1 млн. польскіх сельскагаспадарчых рабочых будуць дастаўлены ў Германію, апрача ўжо занятых у сельскай гаспадарцы ваеннапалонных. Плячча пад маслінічнымі кулічарамі будзе павялічана па меншай меры на 200 тысяч гектараў. У матах стымуляцыя малочнай гаспадаркі павялічыць да 200 тысяч гектараў на 2 пфенігаў за літар, а павялічыць на 20 пфенігаў за фунт. Сваю прамову Герынг скончыў заклікам дабра пачаць у сельскагаспадарчай бітве 1940 года».

АКТЫЎНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ АМЕРЫКАНСКІХ ДЫПЛАМАТАЎ У ТАЛІНЕ

ТАЛІН, 16 лютага. (ТАСС). Пасля вухдзіннага прабывання ў Рыце сёння прыбыў амерыканскі пасол у Маскве Штайтгардт. Аляксандра з ім у Таліне прыбылі пасланцы ШНА ў Эстоніі і Латвіі. У іх (якіх часта называюць «Рыга») і савратар амерыканскага пасольства ў Сталгольме Дыксон. Газета «Уус эспі» паведамае, што амерыканскае пасольства ў Таліне ў гэты дні было цэнтрам актыўнай дыпламатычнай дзейнасці. 13 лютага на вачеры ў амерыканскім пасольстве прысутнічалі і частка маславата дыпламатычнага корпуса.

НОВЫ САСТАЎ БАЛГАРСКАГА УРАДА

САФІЯ, 16 лютага. (ТАСС). Як паведаваў Балгарскае тэлеграфнае агенства, прафесар Балган Філоў сфармаваў новы балгарскі кабінет. У яго ўвайшлі: прэм'ер і міністр асветы — Балган Філоў, міністр замежных спраў — былы пасланнік у Белградзе — Іван Панов, міністр унутраных спраў — Габрэйска (былы міністр шляхоў зносіў у мінулым саставе урада), міністр шляхоў зносіў — аляксат Гаратэў.

ВАІНА У ЗАХОДНІЙ ЕЎРОПЕ

ПАРЫЖ, 16 лютага. (ТАСС). Паведамае, што ўчора днём на фронце не адбылося нічога істотнага. Ноччу ў ракі Біліс адбылася артылерыйская перастрэлка.

БЕРЛІН, 16 лютага. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае: «На фронце адзначалася ажыўленае дзейнасць патрульў. Непрыкладна ўдарная група з 16 чалавек была адбіта германскім узмоцненым старажывым пастом. Французскі назральны пункт знішчаны германскім патрульём. Пры гэтым некалькі салдат узяты ў палон».

ВАІНА НА МОРЫ

БЕРЛІН, 15 лютага. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро паведамае: «Учора ў рэзультат мерапрыемстваў германскай ваенна-марскай сілы непрыкладна страціў некалькі парохавых агоньных вадзіянчых з 58.000 тон. Напхочна аперыў германскіх палонных лодкаў паказалі, што мерапрыемствы, правядзеныя Англіяй для забеспячэння англійскага суднаходства, не аэфэктывны».

ЛОНДАН, 15 лютага. (ТАСС). Агенства Райтэр перадае аб заталенні грузавога англійскага парохавога «Султан стар» вадзіянчых з 12.000 тон. Экіпаж склаўся з 70 чалавек.

ПРАМОВА ГЕРЫНГА

БЕРЛІН, 16 лютага. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае, што ўчора Герынг выступіў з прамовай па радыё. Яго прамова была прысвечана бліжэйшым заданням германскай сельскай гаспадаркі. Указавшы, што англійскае эканамічнае блакада супраць Германіі не мае поспеху, Герынг заявіў: «Германія не павінна гуртавацца ні ў эканамічных, ні ў ваенных адносінах». Лічыць перах ваіной у Германіі былі створаныя зямлі зямлі і іншыя прадукты. «Аднак, — сказаў Герынг, — прадаўжаючы ваіну, мы не можам разлічваць выключна на нашы запасы. Трэба зрабіць усё для таго, каб павялічыць вытворчасць прадуктаў. Ён паведаміў, што для забеспячэння сабыт у рымакх адсуткі з зямлі многія сельскіх гаспадары. Звыш 1 млн. польскіх сельскагаспадарчых рабочых будуць дастаўлены ў Германію, апрача ўжо занятых у сельскай гаспадарцы ваеннапалонных. Плячча пад маслінічнымі кулічарамі будзе павялічана па меншай меры на 200 тысяч гектараў. У матах стымуляцыя малочнай гаспадаркі павялічыць да 200 тысяч гектараў на 2 пфенігаў за літар, а павялічыць на 20 пфенігаў за фунт. Сваю прамову Герынг скончыў заклікам дабра пачаць у сельскагаспадарчай бітве 1940 года».

ШЫРЫЦЦА РУХ ВІДАТНІКАЎ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

БАВА, (Нар. «Звязды»). Спартыўнае выхаванне паказальнікі ў баявой і палітычнай вучобе. Дзялімі ў падраздзяленні праводзілі тактычныя заняткі на тэму «Забаванне танкавага ўзвода на маршруце ў галаўной паходнай аэставае ва ўмовах ночы». Заняткі прайшлі вельмі арганізавана. Вялікі поспеху ў вучобе дзілілі баявы падраздзяленні, дзе палітруком тав. Кавалетка. Чырвонаярмейскае пасольства тт. Белаводзкі, Рабенка, Затарчанка, Спеланенка, якія маюць толькі выдатныя паказальнікі ў вучобе, запамгаюць адстаючым байцам.

АБАРОННЫЯ ПАДАРУНКІ ДА СЛАЎНАЙ ГАДАВІНЫ

ГАЛУСК. Дастойнае суапракаюць XXII гадавіну РСЧА і Ваенна-Марскога Флота працоўныя Глускага раёна. Асабліва ініцыятыўна арганізавалі ажыўляюць маславата абаронную работу. У многіх абаронных гуртках да XXII гадавіны закавалівацца праграма навування. У арцелі «КІМ» скончылі праграму навування і ачыту норм на значок ППХА 32 чалавекі, на значок нарамшалаўскага страляка—15, ГСА—41 чалавек.

СНАЙПЕРСІЯ ЭКІПАЖЫ

Перадвочынная дні байцы П-скай часткі аздачаюць новымі поспехамі ў баявой і палітычнай вучобе. Дзялімі ўсе байцы падраздзялення, дзе камандзірам тав. Галінін, выканалі чарговае заланне па стралябе з кулямэта да «добра» і «выдатна».



Пры Беларускай дзяржаўнай універсітэце адкрыўся гісторыка-археалагічны музей. Тут сабралі сапраўдныя гістарычныя помнікі з археалагічных раскопак на Поўдні СССР і гістарыя копіі лепшых помнікаў мастацтва старажывага свету. Таксама экспаніруцца знога харні, фатаграфіі і зярысавы. НА ЗДІМКУ: англійскі музей даіўнт тав. Шуточка апаляеіснае студэнтаў — гісторыкаў і філалагаў з экспанатамі музея. Фото М. Савіна. (Фотакроніка ВЕЛТА).

Падрыхтоўка да XXII гадавіны РСЧА і Ваенна-Марскога Флота

У Беларускай дзяржаўнай універсітэце разгортва дзейная падрыхтоўка да надыходзячай XXII гадавіны РСЧА і Ваенна-Марскога Флота. Студэнты ўзмоцнена рыхтуюцца да ачыту норм па лыхах па новаму комплексу ПІА першай ступені. Нададжаюцца страляковымі спартыўнымі на прышчэнта факультэтаў. Да свята прыручаюцца суапракаюць страляковымі камандам Беларускай універсітэта і Мінскага політэхнічнага інастытута.

У пакарэнае слаўнай гадавіне па ўніверсітэце падрыхтаваны звыш 100 ваенна-марскіх стралякоў, кулямётчыкаў, значыстаў ППХА: дзясці студэнтаў, бабылі спецыяльнасць матацыклістаў, парашуаістаў і іна.

На мінскім вагонарамонтным заводзе імені Мяснікова ў сувязі з падрыхтоўкай да гадавіны РСЧА створаны 3 новыя гурткі па вывучэнню ручнога і станкавага кулямэта, рэвалывера, а таксама рамы дзіўсваі. Гурткі кіруюць камандзіры пашафна-вайскавой часткі.

Кожны выхадны дзень у заводскім

піры праводзіцца трэніроўка рабочых да ачыту норм на значок «Ваенна-Марскі страляк» першай ступені.

ВІПЕБСК. (Нар. «Звязды»). Дзейная рыхтоўка матацыклісты і дзіжнікі Віпэбска да мота-дзіжнай зваінай эстафеты Віпэбек—Мінск, прысвечанай XXII гадавіне РСЧА і Ваенна-Марскога Флота. Старт эстафеты будзе дап у Віпэбску 18 лютага. Дзіжнікі трэніруюцца штодзённа.

На шляху следавання ўзельнікі эстафеты правядуць у раённых цэнтрах і камгасах рал лёпны і гутарак аб Рабоча-Савянскай Чырвонай Арміі.

У горадзе 22 лютага адбудуцца стралякова-лыжныя спартыўныя паліўнічы. У іх прымуць узезд 16 каманд. У праграме—бег на 10 кіламетраў і страляба з дробнакаліберных вінтовак па мішнях. З 18 па 24 лютага наладжаецца маславата згача норм па лыхах на значок «Гатаў да працы і абароны» дзяржаўнікаў, вучняў і фізкультурыкаў спартыўных таварыстваў.

М. Кудро.

Прэм'ера рэчыцкага калгасна-саўгаснага тэатра

Пачаў сваю работу наваствораны чыцкі калгасна-саўгаснаы тэатр. Мае калектыў пачаў гуляць свай спектакль «Павел Грэкў» Войні і Ленча. Спектакль прайшоў з вялікім поспехам. Наступная ластаюцца такля—«Без віны вінаваты» А. Оскага. У репертуары тэатра на 1940 г.—«Салы пхіпу» Кудіч «Мой сын» Гербеля, «На лне» М. Ката, «Іагу» Галыоні і ішыя.

Будаўніцтва новых МТ

Да веснавай сабы ў БССР пача працаваць тры новыя машынатрактарныя станцыі: у Чарэньскім раёне ская абласці, Мехавісім раёне Віцебскай абласці і Бабруйскай раёне Магілёўскай абласці. Для новых МТ падбіраюцца завозіцца трактары і сельска-падарчыя машыны.

Пры Нёмкавіцкай, Браслаўскай, Кольчэўскай і Рагавенскай МТС пхіуюцца чатыры новыя машынатрактарныя мастоітні. Дзе з іх будз скарасымі метадам. На будаўніцтве пхіяна-трактарных мастоітняў ачыта на каля 500 тысяч рублёў.

Мастацкае абслугоўван выбаршчыкаў

У Брест дзя абслугоўвання выбаршчыкаў і байцоў Чырвонай Арміі, ахала першаа брыгада артыстаў Беларускай абласці БССР выязда ачыта 7 брыгад. У састаў брыгад чаюцца артысты Масквы, Ленін Кіева, Сталіна. У праграме выступіня—народныя песні, танцы, музычныя нумары.

Перша ашчадкаса ў Баранавічах

БАРАНАВІЧЫ, 16 лютага. (Нар. «Звязды»). Сёння пачала сваю работу ў абласці дзяржаўная працоўная каапака № 6400. За першыя ах прамазны выратаў укладзў на рублёў. Да 1 сакавіка ў раённых гах абласці намечана адкрыць 17 ашчадных каапакаў.

134.765 тыс. руб. дапамогдзетным мацера

3 дня агулбываання закона аб зне абортгаў і дапамозе многасамым, БССР выплачана дзяржаўнай дапамогдзетным мацерам 134.765 рублёў. Толькі за мінулы год многія мацеры атрымалі ад дзяржавы дапамогі 47 мільянаў 50 тысяч рублёў.

Вучэбны збор слухачоў Ваенна-Палітычнай акад

У Мінскім філіяле вучарыяга Флота Ваенна-Палітычнай акадэміі імені Леніна залочыўся вучэбны збор слухачоў. На працягу месяца па чыталіся лекцыі па асновах марксізма, усеагульнай гісторыі і гісторыі СССР. Аляксандра адбыліся заняткі па замежных мовах. У аснове мастойнай работы слухачоў было лане вывучэнне твораў Маркса—Энса—Леніна—Сталіна. Збор даў станоўчыя вынікі. Многія слухачы дабіліся дзіжных і добрых азнака. Выялялі тт. Забалонкі, Браўчанка, Эмель іна. 15 лютага пачаліся заняткі ў чайным парадку — тры разы ў дзёнь, у вачеры галзіны.

Паведамленне

Марксіска-ленінскі універсітэт внога дна пры Доле партызана Мінска БП(С)Б паведамае ўсіх слухачоў ноўнай і паралельнай груп аб тым, чартовыя заняткі па ўніверсітэце дупна 18 лютага ў 11 гадзін па Заняткі вачерыяй групы адбудуцца лютага ў 7 гадзін вечара.

Адказны рэдактар Т. С. ГАРБУН

Кіноаатар «СПАРТА» СЫМ МАНГОЛІ Дзяржаўны драматычны тэатр. 17 лютага. Аб'ёмнае № 109. «ВЕРНЕННЕ» 14-48. Пачатак у 7 г. 30 м. вечара. Каса ў 4-3 г. веч.

Кіноаатар «НАВІНЫ ДНЯ» 1. «Слова героям-сёдованам». 2. «ЗЛОТЭ» (завучаю-тэхнічны фільм). 3. Журнал Маскоўскай студыі кіноаарыі № 5.

Дзяржаўная ФІЛАРМОНІЯ БССР (памятнік клубу ім. Сталіна) АНОСІ У БЛІЖАШЫЯ ДНІ васлушанага дзясца мастацтвау профасара Мірона ПАЛЯКІНА Адырат папярэды продаж білетаў у касе клуба з 3 да 9 гадзін вечара.

БЕЛМЕХГАНДАЛЬ ПРАВОДЗІЦЬ СКУПКУ СТАРЫХ ФУТРАЎ І ФУТРАВЫХ ВЫРАБАЎ АД НАСЕЛЬНІЦТВА У НАСТУПНЫХ СКУПАЧЫХ ПУНКТАХ: Мінск — футравы магазін № 2 — Савецкая вул. Гомель — футравы магазін № 3 — Савецкая, 2. Магілёў — футравы магазін № 4 — Пяршамацкая, 16. Віцебск — футравы магазін № 5 — вул. «Правды», 8. Бабурыск — футравы магазін № 6 — Соцыялістычная, 122.

ВАРКАМЗЕМУ БССР Для работы ва ўпраўленнях і аддзелах апаратаў і ў падпарадкаваных ім гаспадарчых арганізацыях, якія амахожацца з г. Мінска, патрабуюцца ГАЛОНЫЯ ВУХГАЛТАРЫ. Звартацца: Дом урада, пачок № 604, да тав. Войгаса.

Мінгорпрамгандаль АДКРЫЎ НОВЫ МАГАЗІН № 40 У ПАСЕЛКУ «КОМІНТЭРН» (супроць аўтарэстанцыі). У ПРОДАЖЫ ЁСЦЬ: галантарэя, трыкатаж, парфумерыя, пасудна-гаспадарчыя тавары і іна. Магазін адкрыў штодзённа з 10 гадзін раніцы да 6 г. 30 м. вечара.